

ЗВЯЗДА

Орган ЦК МККП(б) ЦВКІСНК БССР

№ 110 (6086) | 16 мая 1938 г., панядзелак | ЦНА 10 КАП.

ШЫРЭЙ РАЗМАХ АГІТАЦЫЙНАЙ РАБОТЫ!

Можны дзень набліжае нас да нальхадзячых выбараў Вярхоўнага Совета рэспублікі. Увесь беларускі народ рыхтавацьца да гэтай выдатнай падзеі, як да ўсенароднага радаснага свята.

Наэткічны перамогамі соцыялізму, бліжчымі перамогамі стаўліскага блока комунастычнай і беспартыйных у рэнейшых выбараў, рабочыя і калгаснікі, усе працоўныя і ордзаноснай Беларусі гаражы жаданнем працесі выбары ў Вярхоўнага Совета расплюсілі яшчэ больш арганізацію, на яшчэ больш высокім палітычным узроўні.

На праходзячых ціперах перадвыбарчых сходах працоўныя ў яркіх, працелічных прамовах выражалі сваю глыбокую любоў і аддацьць да большэвікай партыі, любімага празадыра ўсіх працоўных, настаяніка і друга таварыша Сталіна.

В вельзірным узданнім, у магутнымі пераморы і аддацьці ўвесь беларускі народ выстапіў сваім першым камандытам у депутаты Вярхоўнага Совета. Камандытныя і чалавечыя, арганізаторы нашых перамог, лепшага друга беларускага народа любімага і роднага таварыша Сталіна. Працоўныя выстапіў таксама сваімі камандытамі ў Вярхоўнага Совета білійных саратнікаў таварыша Сталіна.

З выключнымі наяткінамі сустрэў беларускі народ вестку аб тым, што таварыш Сталін і таварыш Молатав даць адуку балатыраванца ў депутаты Вярхоўнага Совета Грузійской ССР. На працоўных у гарадах і в раёнах рэспублікі шматлікіх мітынгах і сходах рабочыя і калгаснікі, совецкія інтэлігенты з гаранімі антузізмам вітаюць грузійскі народ і выпаўшым за яго долю вельзірнымі штасцемі.

Ад ўсіх душаў радуючыся разам з усім грузійским народам, працоўныя БССР таксама будуть бяскоца щасліві аддаць свае галасы за таго, хто прыме радаснае жыцце ўсім народам нашай свободнай і магутнай раздымі, хто наяткіе нас на герайчную подзвіг і новыя перамогі, — за Іосіфа Вісарыевіча Сталіна, за яго білійшыя саратнікаў — члену Палітбюро ЦК ВКП(б).

Демонструючы на перадвыбарчых сходах непарушную дружбу народу Савецкага Саюза, працоўныя Беларусі горада адгукнуліся на закінчэнне калгаснай калгаса ім. Чапаева, Палтаўскай вобласці, Украінскай ССР, добра падрыхтаваць і ўзорна правесці выбараў у Вярхоўнага Совета нашых рэспублік. У ажаным пісьме калгаснікі калгаса ім. ВВА, Любанская раёна, у сваіх шматлікіх водзухах і рэзольюціях бачылі і калгаснікі Беларускай ССР працоўныя выбараў на сябе абавязаваць працесі та, как нам любымі і родны Сталін сказаў адно слова: добра. Гэта да многага абавязава. Гэта наклікае да выключной аддацьці на нашы партыйныя, совецкія і ўсе грамадскія арганізаціі.

Неабходна ў першую частку мажсімальна расширэцца размах і палітычныя якісці агітацыйна-правадыльскай, масава-палітычнай работы.

Адно з галоўных форм масавай агітацыйнай работы сядзі на насељыніцтве і з'яўляючыся гурткі па вылучэнні Камітетаў БССР і выбараў законі. Ва ўсіх наших гарадах і раёнах, на праходзячых вобласціх і ў калгасах, сядзі на хатніх гаспадарках, на установках і школах, разгараўшы работу калі 30 тыс. гурткоў. Да ажаны агітацыйнай работы прынігнуты новыя сотні тысяч агітатораў. Несучы слова большэвікай прафсаюза ў шырокія масы народа, агітаторы вучаніца самі, паказаючы выдатны ўзором большэвікай агітацыі.

Весь агітатор завода Гомельмашт. Магізін. Яму ўжо самісцяга гора, але ён вялікую агітацыйную гору, а не меншым залапам, чым любы малады. Не адстас ал т. Магізін яндаўна выпу́чаны агітаторам у гомельскай друкарні «Палесцік» т. Казанчук.

Праца агітатора, — гаворыць ён, — може вельмі захапляць. Дасканала працу калгасны агітатор т. Вычаліна Марыя з калгаса «Колас». Парыскага сельскага, Расонскага раёна. Кірумі ён гурткі з вялікай запікіўленасцю і ахвотаю наведаўшы не толькі маладыя, але і старыя ваглансікі і калгасніцы. Даскаткі тысяч агітатораў рыхтуючы насељыніцтва да выбараў. Але размах агітацыйнай работы вельмі сцяня прызначыла алавальнічым, асабліва не може нас задаволіць якісць работы гурткоў.

НА ПЛЕНУМЕ САЮЗА СОВЕЦКІХ ПІСЬМЕННІКАЎ БССР

Чора на пленуме саюза совецкіх пісменнікаў праходзілі спрэчкі па дарадзе тав. Наталеўчы або зарадах пісменнікаў на час падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўнага Совета БССР.

Пленум прыняў пастанову па гэтаму пытанню, у якой намечаны каміктэты мерадрэзметыўства работы совецкіх пісменнікаў Беларусі ў час выбарчай кампаніі. У прымітасці, прынятае разрешэнне аб выпадзеніі вілікай кінгі ў выбараў першага соняшніцтва — парламента Беларускай Савецкай. Со соняшніцтвай разраблілі. У вілікі павінны прызначыць алею пісменнікаў, пісці і журналісты, але і самі выбарчыя.

На заключным пасяджэні пленума з прамовай выпадзеніі выкончочы абавязаваці другога сакратара ЦК КП(б) тав.

Па ўсяму неабсяжнаму Совецкаму Саюзу — у Маскве, Ленінградзе, Ніве, Растве, на прадпрыемствах і ў калгасах БССР — з вялікім уздымам праходзяць перадвыбарчыя сходы.

Усюды працоўныя з велізарным энтузіазмам і нахненнем вылучаюць сваімі кандыдатамі ў Вярхоўныя Советы саюзных рэспублік вялікага правадыра нараода таварыша Сталіна і яго верных саратнікаў.

СТАЛІНСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА гор. МАСКВЫ

Перадвыбарчы аўтаданы сход рабочых, інжынераў, тэхнікаў, служчых заводаў утварчытнага электрастабільнага і трансформаторнага, лімпавага, машинаўбудаўнічага і цвёрдых сплаваў вылучыў кандыдатам у депутаты Вярхоўнага Совета РСФСР Іосіфа Вісарыевіча Сталіна.

Прыступніца 15.000 чалавек.

Пасля выступлення — работніцы Аляксееў, інжынеры Алексенка, работніцы Власавай і т. і. Чарнавская сход аднаголоса прыме пастанову — вылучыць Іосіфа Вісарыевіча Сталіна кандыдатам у депутаты Вярхоўнага Совета РСФСР.

Затым узделнікі схода выбирайцоў 100 працоўнікаў на аркурову перадвыбарчую нараду Сталінскай выбарчай акругі, якія з'яўліліся ў 4-м гадзінамі да разочы, інжынеры, тэхнікі, служчыя заходаў аўтатрактарнага электраабстаўлівання (АТЭ), трансформаторнага электраабстаўлівання (АТЕ), лімпавага, машинаўбудаўнічага і цвёрдых сплаваў. Сабралася 15.000 чалавек.

Сход адкрыў старшыню заўкома АТЭ тав. Аляксееў. Першое слова ён працягнуў сеанс пасяджэння штамповачнага цеха Таварыша Сталіна.

Сход закрыўся пад бурнымі волесці і волічыні «ура» у гонар партыі Леніна — Сталіна, у гонар таварыша Сталіну.

МОЛАТАЙСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКРУГА гор. МАСКВЫ

Перадвыбарчы сход работніц, рабочых, інжынераў, тэхнікаў і служчых фабрыкі «Москвашэй» імя Кілара Цяткін вылучыў кандыдатам у депутаты Вярхоўнага Совета РСФСР Вічэслава Міхаілавіча Молатава.

На сходзе прыступніца 5.000 чалавек.

К 3-м гадзінам для ўпрыгожання плаўгамі і пілакамі двар фабрыкі імя Кілара вылучыў кандыдатам таварыша Аляксееў, інжынеры і многія іншыя рабочыя царквы за ўсіе часы пасяджэнняў.

Выступае матарыстка 7-га цеха, беспартыйная работніца Анастасія Іванаўна Тімафеева. Яна зяяртаеца да рабочыні, рабочыя, інжынеры, тэхнікі і служчыя фабрыкі.

Сход з вялікым уздымам прыме пастанову аб вылуччыні кандыдатуры таварыша Вічэслава Міхаілавіча Молатава.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Выступае матарыстка 7-га цеха, беспартыйная работніца Анастасія Іванаўна Тімафеева. Яна зяяртаеца да рабочыні, рабочыя, інжынеры, тэхнікі і служчыя фабрыкі.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

Сход з вялікім уздымам прыме пастанову даўгай гарачай аўтаданы.

ТАВАРЫШЫ І. В. СТАЛІН і А. І. МІКАЯН ДАЛІ ЗГОДУ БАЛАТЫРАВАЦЦА У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА АРМЯНСКАЙ ССР

БРЭВАН, 15 мая. (БЕЛТА). Трохтычныя камітэты каміната ССР — «Совіяні» імі С. М. Карава паслаў выбарчай акругі таварышу Стал

НА СЕСІІ СОВЕТА ЛІГІ НАЦІЙ

ВОДГУКІ НА ГАЛАСАВАННЯ РЕЗАЛЮЦЫ ПА ІСПАНСКАМУ ПЫТАННЮ

ЖЭНЕВА, 14 мая. (БЕЛТА). Рэзультація галасавання ў Совещце по іспанскому пытанию (гл. «Звязку» ад 15 мая) расцініваючы велізарнай большасцю палітычных дзеячоў і журнналістуў Жэневе, як несумнееннае дараўжніне англійскага ўрада і з прызначаніем росту сімпатый мільёнаму працоўнымі на ўсіх краінах да герайчага народаў рэспубліканскай Іспаніі.

Самай знамінайшай рысай галасавання ёсць часнічныя акаличнасці, з'яўлілася ўстрыманне ад галасавання за рэзольюцыю, унесеную делегатамі Іспаніі, прадстаўнікімі дзеячоў дзяржавы, якія не жадаюць аказаць адкрытыю падтрымку рэспубліканскай Іспаніі супроты англійскага ўрада, усё не пажадалі паследзець слепа за ім у ягошнім палітыцы — афіяраваць усім інтарэсамі англійскага народа да ўгоду блоку агресораў.

Галасаванне совецкага прадстаўніка ў абарону рэзольюцыі нікога не здзівіла. Усе лічыл натуральным, што голас СССР заўжды чутым недвесмыслю! Якія там, дзе гутарка ідзе ад барацьбе прагрэсіўнай часткі чалавечства суверэнітэту фашысцкай реакцыі і мракаў бесца.

**

ПАРЫЖ, 14 мая. (БЕЛТА). Пазыцыя делегатаў Англіі і Францыі, занятая імі пры галасаванні рэзольюцыі па іспанскому пытанию на пасяджэнні Савета Лігі націй (яны, як видома, галасавалі супрон рэзольюцыі, унесенай

Альварэзам даљэ Біё), выклікала разділу водгукі рады газет. Нават праўная газета «Ордэр» камстатуе, што Францыя і Англія робіць зарас тамі памылкі, якія будзе пляжа, а можа нават і юмагчыма, праправіць будучым. «Эрпі» пишы, што «чарашніе галасаванне дастаўляе залавеленне фашысцкім урадам Германіі і Гітлераў, кантактава прынесье! Лігу націй у ваках нават яе найбліжчыя прыхільнікі».

Хаць праправіланы дэль Біё праект рэзольюцыі і адхілен, — праправіча газета, — тым не менш выход у чарашніе галасавання ў Жэневе з'явіўся відночай дэмантстрацыйнай шырокага незадаволенія, якое сустракае ў міжнароднай грамадской думцы палітыка таго звалага «неўмінання». Вінік галасавання з'явіўся, несумнеенна, ударам на магістральныя адрасіны чеканыя на палітыцы Галіфакса.

Як адзначае «Юманітэр», «праправана захаваць неўмінання, абраціць наяды на Альварэза, атрымала ўсяго 4 галасы з 15. Галасаванне з бессцрочнымі пытаниямі ў гісторыі Совета Лігі націй зыходам для Англіі і Францыі!»

**

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

Каралаванінты расцініваюць гато, як маральную перамоўку ў іспанскага ўрада.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.

ЛОНДАН, 14 мая. (БЕЛТА). Рад аглійскіх каралаванінтаў, якія знаходзяцца ў Жэневе, лічыць, што разузвалі галасавання па іспанскому пытанию нанеслі рашуну ўдар на «англо-французскіх палітычных неўмінаннях» ў іспанскіх спрэві.